



ШТО ЗМЕНИЦА
Ў САЦЫЯЛЬнай
СФЕРЫ 3 МАЯ 4

ПЕРШАМАЙ
ПРАЗ АРХІЎ
“ЗВЯЗДЫ”

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

30

КРАСАВІКА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 81 (28948)

КАЛІ ГАСПОДЗЬ З НАМІ — УСЁ ПЕРААДОЛЕЕМ

На Вялікдзень кіраўнік дзяржавы
наведаў храм Раства Хрыстовага
ў вёсцы Астрошыцы
Лагойскага раёна,
запаліў свечку і павіншаваў
вернікаў са святам.



Фота БелТА

Часцей за ўсё ў Вялікдзень кіраўнік дзяржавы адпраўляецца ў храмы за межы Мінска. Беларускі лідар раскажаў, што вельмі любіць маленькія храмы. За многія гады ў гэтае светлае свята ён наведаў шмат такіх месцаў. «Я стараюся дапамагчы, дзесьці падрамантаваць, дзесьці яшчэ нешта», — сказаў Аляксандр Лукашэнка і дадаў, што не любіць пампезнасць, калі нешта пераважае над людзьмі.

Аднак пампезнасць дарэчная ў тым выпадку, калі яна нешта сімвалізуе. У прыклад кіраўнік дзяржавы прывёў Палац Незалежнасці — вонкава будынак здаецца шэрым, але ўнутры ён пампезны, паколькі сімвалізуе незалежнасць.

Прэзідэнт адзначыў, што духоўны храм павінен быць перш за ўсё ўтульным. «Таму я вас віншую з гэтай прыгажосцю, з гэтай утульнасцю, жадаю вам не толькі здароўя, але радасці і добрага настрою. Усім вам, усім беларусам, якія нас сёння пачуюць і ўбачаць з гэтага маленькага храма, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Ды і не толькі беларусы. Вы ведаеце, як сёння пільна за намі назіраюць — ну і няхай назіраюць. Але калі Гасподзь будзе з намі, то мы ўсё пераадолеем».

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.
Астрошыцы.

Вясна на Зарэчнай вуліцы

Ёсць свая Зарэчная і ў аграгарадку Ждановічы Мінскага раёна. Але гэтая вуліца не звязана з кінафільмам «Вясна на Зарэчнай вуліцы». Са ждановіцкай Зарэчнай звязана іншая гісторыя, пра якую мне раскажаў карэнны жыхар вуліцы Кастусь ДРОЗД.

— Наша вуліца Зарэчная была названа ў гонар вёскі, з якой мы ўсе паходзілі, а вёска называлася Зарэчча 2-е (была і ёсць вёска Зарэчча 1-е). Вёску перасялілі, калі будавалі і запаўнялі вадою Мінскае мора, гэта было ў 55-м і 56-м гадах мінулага стагоддзя, — кажа Канстанцін Фёдаравіч. — Нашу маёнасць перапісалі, хаты і гаспадарчыя пабудовы паразбіралі па бярвяне і перавезлі ў Ждановічы. Жыхароў пасялілі на дзвюх вуліцах, якія назвалі Зарэчная і Зялёная.

У 1956 годзе Кастусь Дрозд, якому ішоў адзінаццаты год, сустрэў сваю першую вясну на Зарэчнай вуліцы (няцяжка падлічыць, колькі мінула вёсен з таго часу: шэсцьдзясят тры!). Як і іншыя зарэчанцы, Канстанцін Фёдаравіч і яго Ларыса Дзяміняўна (яны на гэтым фота) спяшаюцца ўправіцца з веснавой сяўбай, навесці парад на падворку і на прылеглай да дома тэрыторыі, каб вясна на іхняй Зарэчнай была сапраўды прыгожая!

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
Мінскі раён.



У рэйдзе
з патрулём

ЗАХАВАЛЬНІКІ БЯСПЕКІ ДАРОГ

З пачаткам мотасезона работы ў іх прыбавілася

Змены ў інспектараў ДПС спецыяльнага падраздзялення па адзеле дарожнай бяспекі ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама капітана міліцыі Аляксея МАКАРАВА і яго напарніка малодшага лейтэнанта Арцёма СУФРАНОВІЧА пачынаюцца а шостае гадзіне вечара, а заканчваюцца а сёмай раніцы. Разам з імі мы, карэспандэнты «Звязды», адправіліся ў рэйд, каб прасачыць за парадкам на дарозе.

— Нядаўна адкрыўся мотасезон, звычайна за змену мы затрымліваем па два-тры парушальнікі. За час працы (Аляксей у падраздзяленні 11 гадоў) заўважыў, што з'явілася тэндэнцыя да змяншэння ўзросту гоншчыкаў з 25—30 гадоў да 18—20. Дарэчы, дзяўчаты не ліхацаць, асцярожна паводзяць сябе за рулём, — уводзіць нас у курс справы старшы па званні.

СТАР. 5



Фота Ганны ЗАНКОВІЧ

Капітан міліцыі Аляксей МАКАРАЎ правярае дакументы.



КОРАТКА

• 6 і 8 мая ўсе аддзяленні «Белпошты» будуць працаваць па ўстаноўленым рэжыме. 1, 7 і 9 мая — толькі дзяжурныя аддзяленні.

• Нацбанк выпускае памятную манету да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

• Вікторыя Азаранка ўзнялася на 50-е месца ў рэйтынгу WTA.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008